



УДК 792.09(476)+821.161.3.0-3

А.А. Савіцкая

## Тэатр юнага гледача: у пошуках нацыянальнага рэпертуару. В. Сташэўскі

Характэрныя структурна-вобразныя асаблівасці драматычнага твора абумоўляюць яго прыналежнасць як да славеснага мастацтва, так і да мастацтва тэатральнага. Драматургія не толькі з'яўляецца неад'емнай часткай літаратурнага працэсу, але і актыўна ўздзейнічае на тэатральныя зрухі. Мусім прызнаць, што шукаемы вынік, лагічнае завяршэнне п'еса атрымлівае пры сцэнічным увасабленні. Вельмі часта яе гісторыя якраз і пачынаецца з пастаноўкі. Уваходзячы ў практику сцэны, драматургія адлюстроўвае эстэтычныя каардынаты пэўнага рэпертуару.

Рэпертуарная палітыка – адна з вызначальных рыс творчага аблічча тэатра. Дзякуючы ёй складаюцца ўмовы для раскрыцця акцёрскага і рэжысёрскага майстэрства, арганізуецца адмысловая глядацкая аўдыторыя. Таму выбар п'есы закранае шырокі спектр мастацкіх і сацыякультурных праблем.

Для нацыянальнага тэатра ключавым пытаннем жыццядзейнасці з'яўляецца пытанне нацыянальнага рэпертуару. Менавіта праца над ім дазваляе па-сапраўднаму раскрыць своеасаблівасць нацыянальнай тэатральнай творчасці, стварыць непаўторны мастацкі воблік калектыву. У поўнай меры гэта тычыцца і тэатра для дзяцей. Адзначым толькі дзве акалічнасці: падвышаную складанасць і прынцыповую адказнасць. Першая звязана з надзвычайным дэфіцітам дзіцячых п'ес, другая вынікае з асаблівых адносін да гледача – дзіцяці, падлетка, асоба якога імкліва фарміруеца.

У кантэксле выкладзеных пазыцый несумненню даследчую цікавасць выклікаюць этап станаўлення Тэатра юнага гледача Беларусі імя Н.К. Крупскай (1931–1936) і драматургічная спадчына Васіля Сташэўскага (1895–1937). З'явы, якімі адзначаюцца творчыя пошуки маладога калектыву і самабытнага драматурга, непарыўна звязаны з агульным нацыянальна-культурным, мастацкім працэсам. Іх асэнсаванне істотна пашырае ўяўленні пра яго шматграннасць і гістарычную перспектыву.

Мэта даследавання – комплексны разгляд беларускага рэпертуару, вызначэнне ўмоў і характеристу яго фарміравання ў Беларускім тэатры юнага гледача, выяўленне ідэйна-мастацкай адметнасці п'ес В. Сташэўскага і іх ролі сярод духоўных набыткаў народа.

**Матэрыял і метады.** У працэсе даследавання выкарыстоўваліся галоўным чынам крытычныя матэрыялы, апублікованыя ў перыядычным друку – часопісах і газетах. Вывучаўліся манографіі С. Пятровіча «Дзіцячы тэатр БССР (1931–1941)» і У. Няфёда «Ніколай Ковязін: Жизнь и творчество». Звярталася ўвага на адпаведныя раздзелы ў трохтомнай калектыўнай працы «Гісторыя беларускага тэатра», артыкулы ў энцыклапедычным выданні «Тэатральная Беларусь». Даследаванне گрунтуецца на метадах, арыентаваных на кантэкст літаратурны, тэатральны і культурна-гістарычны. У якасці асноўных выкарыстоўваліся аналіз і сінтэз, індуцыя, ідэалізацыя і абагульненне, метад сацыякультурных рэфлексіі і рэканструкцыі культурных палёў.

**Вынікі і іх абмеркаванне.** Праблематыка даследавання аналізавалася ў рамках праграмы «Гісторыя сусветнага тэатра» («Народная асвета», 2001, № 2–3), сістэмна разглядалася ў манаграфіі «Беларускі тэатр юнага гледача: Вопыт эстэтычнага выхавання» (Мінск, 2008), распрацоўвалася пры падрыхтоўцы рукапісу для навуковага выдання аддзела тэатральнага мастацтва ІМЭФ імя К. Крапівы НАН Беларусі. Пытанням самаідэнтыфікацыі нацыянальнага тэатра былі прысвечаны даклады на рэспубліканскай навукова-творчай канферэнцыі «Сучасная беларуская драматургія» (Бабруйск, 29 лістапада – 2 снежня 2001 г.), на міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Беларускае мастацтва: гісторыя і сучаснасць» (Мінск, БелДАМ, 18–19 лютага 2003 г.), на рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі «Праблемы тэатральнага, музычнага і тэлемастацтва ў кантэксьце славянскіх культур у сучасным свеце» (Мінск, ІМЭФ імя К. Крапівы НАН Беларусі, 1 снежня 2005 г.).

Паўнакроунае творчае жыццё нацыянальнага тэатра немагчымае без самаідэнтыфікацыі. Гэта агульнапрызнаная эстэтычнай норма павінна была ўвайсці і ў практыку Тэатра юнага гледача Беларусі, адкрытага ў Мінску ў красавіку 1931 года. І пачатак быў адпаведны. Першай працай маладой трупы стала ўвасабленне п'есы «На штурм» Я. Маўра. Рэжысёрскую распрацоўку спектакля і яго мастацкае афармленне зрабіў заснавальнік беларускага ТЮГа М. Кавязін.

Адзін з пачынальнікаў беларускай дзіцячай літаратуры, аўтар знакамітых «Палескіх рабінзонаў», Я. Маўр не знайшоў адмысловай мастацкай мовы ў драматычным творы. П'еса адпавядзе ўсім фармальным канонам свайго часу, да таго ж пісалася, як адзначалася ў друку, «у страшэннай спешцы (тэатр рэпеціраваў першыя сцэны, калі апошнія яшчэ дапісваліся)» [1]. Па змесце яна не ідзе далей прымітыўнай дэкларацыі пра авангардную ролю падрастаючага пакалення (у творы дзеци перавыхоўваюць дарослыя і натхняюць іх на вытворчы штурм). Па форме п'еса ўяўляе сабой звычайную агітку. Адпаведным быў і харктар прадстаўлення. У ім пераважалі гімнастычныя фігуры, мудрагелістыя кульбіты, ненатуральныя рухі. Ролі выконваліся ў трамаўскай манеры «ігры ад сябе», калі на сцэне выступаў не акцёр, а ўсхваляваны дэкламатар.

Вынік аказаўся вельмі сумным. «П'еса правалілася з грукатам, з трэскам, з громам, – мусіла прызнавацца сама дырэкцыя тэатра. – Дзеци крычалі: «Даволі! Не хочам! Далой!» У музычных антрактах яны свісталі. Яны пазяхалі ў самых камічных месцах і хахаталі на драматычных эпізодах» [2].

Такі прыём не мог не збынтэжыць. Каб засцерагчыся ад непрыемнасцей, адказныя службы палічылі за лепшае арыентавацца на апрабаваны рэпертуар дзіцячых тэатраў Масквы і Ленінграда. Зноў да беларускай літаратуры тэатр звярнуўся толькі ў 1936 годзе: сцэнічнае прачытанне атрымалі п'есы «Мікола Гоман» В. Сташэўскага і «Ная» М. Зарэцкага.

Поле творчай дзейнасці В. Сташэўскага-пісьменніка было даволі шырокое. Ён выступаў з вершамі і апавяданнямі, аповесцямі і нарысамі. Асабліва ж яго цікавіла драматургія. Не дарэмным, відаць, аказалася тое, што перспектывы драматург у свой час вучыўся ў Беларускай драматычнай студыі ў Маскве (1922). В. Сташэўскі напісаў больш за дваццаць аднаактовых і шматактовых п'ес. Сярод іх, напрыклад, камедыя «Спявай, вясна!», драмы «У цемры», «Архангелы з крэсаў», «Самсон і Людміла» і інш. Займаўся ён таксама і перакладамі драматургічных твораў, у прыватнасці, твораў І. Мікітэнкі і А. Карнейчука (з укр.), А. Афінагенава (з рус.).

Першую п'есу пад назірвай «На другі дзень» В. Сташэўскі апублікаваў у 1926 годзе. У ёй аўтар фіксуе сітуацыю, што склалася на другі дзень пасля выгнання з мястэчка белапалякаў. Калі лесу сабраліся пастушкі – тутэйшыя хлопчыкі і дзяўчынкі. Да дзяцей падыходзіць Старац і дзеліцца з імі перажытым падчас акупацыі. Уласна кажучы, яго пераказ падзей, што

адбыліся па-за сцэнай, і складае фабулу твора. Само па сабе дзеянне ў п'есе адсутнічае. Ускосны харктар мае і заключэнне ўзнятай тэмы: дзеци быццам бачаць, як з воклічам «Даёш Варшаву!» строем праходзяць чырвонаармейцы, і адзін з хлопчыкаў выказвае шкадаванне, што малы, каб пайсці разам з імі.

Згодна з тагачаснай рэгламентацыяй, аднаактоўка «На другі дзень» адносілася да рубрыкі «Дзіцячы тэатр». Таксама ў яе рамках напісаны п'есы «Сашка-будаўнік», «Беспрытульныя», «Скарб» (паводле аднайменнага апавядання украінскага пісьменніка І. Сенчанкі) і «Маленькая Анжэліна» (паводле апавядання амерыканскага пісьменніка М. Гольда «Жаданні, якія не спаўняюцца»). Ба ўсіх гэтых творах учынкі юных герояў вызначае пафас рэвалюцыйнага змагання і класавай барацьбы. Толькі бадай што ў «Маленькой Анжэліне» ён прайяўляеца меньш катэгарычна і просталінейна.

На дзіцячых п'есах В. Сташэўскага ляжыць пэўны адбітак тагачасных ідэалагічных клішэ. Яго харктэрнае прайяўленне можна знайсці, напрыклад, у п'есе «Скарб». Галоўныя героі – вясковыя хлопчыкі Крутагор і Ціхаход – выкапваюць скарб атамана Грaka, які загінуў, змагаючыся з белапольскімі акупантамі. Замест золата, на якое разлічвалі юныя шукальнікі скарбаў, у скрынцы аказваюцца паперкі з павучаннямі Грaka і адпаведныя рэчы: «Хочаш скарбу – бяры малаток у руку і працуй. (Дастаў малаток.) Хочаш больш – вучыся і на табе кніжку ў рукі. (Дастаў кніжку.) Змагайся за волю ўсіх прыгнечаных. Вазьмі рэвольвер. (Дастаў.) Ты хочаш золата? Ты гатоў перакапаць горы зямлі, каб знайсці гэты немы метал. Каб ты так заўзята браўся за навуку, за молат, за зброю, дык ты знайшоў бы найлепшае золата...» [3].

Па-мастаку больш раскаваным адчувае сябе драматург у п'есе «Музыка Цвілеўскі» (рубрика «Сялянскі тэатр»). У творы рэаліі сённяшняга дня набываюць адмысловое жанравае прайяўленне. Адпраўным пунктам камедыі выступае насценная газета – гэты своеасаблівы сімвал сацыялістычнага пераўтварэння на рубяжы 1920–1930-х гадоў. У ёй «сялькорчыкі» намалявалі Цвілеўскага са скрыпкою, згорбленага, у вялізных лапцях. Партрэт, дарэчы, атрымаўся даволі дакладны, але якраз сваім падабенствам ён вельмі абразіў музыку-самавука – пажылога ўжо чалавека. Ні для каго з сяльчан не сакрэт, што да малюнка мае дачыненне сын вясковай «актыўісткі» Прузыны – Сучок. Таму, калі яна з'яўляеца каля газеты, Цвілеўскі пачынае з ёю лаяцца, а потым і біцца кідаеца. Вось за гэта ён і мусіць адказваць на судзе.

«Музыка Цвілеўскі» прываблівае нязмушанасцю дзеяння. Яго рух абумоўліваеца жывым прайяўленнем чалавечай натуры. У абмалёўцы персанажаў аўтар скрыстоўвае надзвычай трапныя харктарыстыкі і ўсяго некалькімі штрыхамі падае выразныя, каларытныя камедыйныя фігуры. І сцэна каля насценной газеты, і сцэна суда ўяўляеца сабой адмысловыя абразкі, дзе смешнае імкліва перамяжоўваеца з забаўным, абодва акты іскрацаца дасціпным гумарам.

Агульная камедыйная плынь твора нечакана ўзрываеца прытоенным драматызмам. У канцы судовага пасяджэння на слова кааператара наконт таго, што выкрыццё недахопаў – справа патрэбная, што недахопы трэба вытрайляць, Цвілеўскі адказвае рытарычным пытаннем: «Калі ў мяне ёсць, як ты кажаш, недахоп, вось, прыкладна, я крыху згорблены, ну, і ногі там... дык ты думаеш, калі яны мяне намалявалі, то я ўжо стану іншым, маладзейшым, га?» [4]. Гэтая, фактычна фінальная драматычнаяnota раптам высвечвае глыбока гуманістычны падтэкст немудрагелістага сюжэта. Адзначаныя асаблівасці камедыі «Музыка Цвілеўскі» паказваюць, наколькі арыгінальна наследаваў В. Сташэўскі камедыяграфічныя традыцыі В. Дуніна-Марцінкевіча і У. Галубка.

Сярод драм В. Сташэўскага найбольш значнай з'яўляеца «Гарачы віхор». На Усебеларускім конкурсе, які праходзіў у лютым 1930 года, яна была

аднесена да рэпертуару вандроўных тэатраў і адзначана першай прэміяй. У гэтым жа годзе пад назвай «Віхор» твор быў паставлены ў Беларускім дзяржаўным вандроўным тэатры (рэжысёр М. Міцкевіч).

У п'есе «Гарачы віхор» узнаўляеца адна з апошніх старонак грамадзянскай вайны. Паводле перамір'я, заключанага з панская Польшчай, на мяжы паміж дзвюх дзяржаў утвараецца нейтральная зона. Яна становіцца зручным сховішчам для бандыцкіх атрадаў. Крыавая дзеяньасць аднаго з іх і выкryваеца драматургам.

Менавіта ў нейтральнай зоне адбываеца дзеяньне п'есы. Сітуацыя, у якой аказваюцца героі твора, сама па сабе абумоўлівае вострае супрацьстаянне, непрымірымасць бакоў. В. Сташэўскі гэтую акалічнасць не мінае, наадварот, яшчэ і дадае дэтэктывных момантаў у развіццё падзеяў. Разам з тым ён знаходзіць выразныя драматургічныя хады, каб насыціць канфлікт унутраным зместам і надаць вобразам пsіхалагічную глыбіню.

Такім чынам, напрыклад, характэрная сэнсавую нагрузкку атрымлівае ўласна нейтральнасць тэрыторыі. У аўтарскай інтэрпрэтацыі яна ўносіць своеасаблівы драматызм у раскрыццё той безумоўнай вызначанасці, з якой вырашаўся на нічайнай зямлі лёс чалавека – чырвонаармейца, бандыта, мірнага жыхара. Вызначанасці класавай, якая гарантует кожнаму адзіны выбар – выбар паміж жыццём і смерцю.

Дзесяцігадовая плённая праца В. Сташэўскага ў драматургіі раптоўна была перапынена. Пісьменніку давялося падзяліць трагічны лёс сотняў тысяч ні ў чым не вінаватых людзей, знішчаных у часы сталінскай дыктатуры. Ён быў абвешчаны контррэвалюцыянерам, «ворагам народа», абвінавачаны ў антысавецкай дзеяньасці і прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. Мастак аказаўся ахвярай масавых рэпрэсій, а яго творчасць – заложніцай палітычнага тэоруру.

Гэткай заложніцай стала і апошняя п'еса В. Сташэўскага – «Мікола Гоман». Яна і па сённяшні дзень застаеца мала вызначанай старонкай у творчай біографіі драматурга. У свой час чытачы змаглі пазнаёміцца толькі з невялікім урыўкам з твора. Поўнасцю драма так і не была надрукаваная. Занадта кароткае сцэнічнае жыццё напаткала і пастаноўку, якую ажыццяўі М. Кавязін. Спектакль прайшоў усяго некалькі разоў і быў зняты з рэпертуару як ідэалагічна нявытрыманы твор. Тагачасная крытыка пераможна рапартавала: «1935 і 1936 гады. Работа тэатра ішла нармальна. Але нацыяналісты ўсімі мерамі імкнуліся працягнуць у рэпертуар тэатра стронню сваіх драмадзелаў. Варожыя прыспешнікі хацелі пакласці сваю брудную лапу на справу выхавання савецкіх дзяцей. Гэта не ўдалося ім. Ворагі былі выкрыты, маладзёжны калектыв тэатра зноў зажыў нармальным жыццём» [1, с. 185].

Нешматлікія водгукі на п'есу і спектакль толькі ў агульных рысах даюць уяўленне пра аўтарскую задуму і рэжысёрскую трактоўку. З іх вядома, што В. Сташэўскі прадоўжыў тэму грамадзянскай вайны ў Беларусі, засяродзіўшы ўвагу на барацьбе супраць банд Булак-Булаховіча. Завязкай дзеяньня паслужыла забойства бандытамі ваеннага камісара Сашы Майскага. Развіццё далейшых падзеяў абумоўлівалася пошукамі злачынцаў, якія і вяліся пад кіраўніцтвам Міколы Гомана.

Што тычыцца ўласна ацэнак п'есы і яе сцэнічнага прачытання, яны месцяцца на крайніх палюсах. Напачатку мелі месца выказванні, што «Мікола Гоман» – не толькі вялікае дасягненне Сташэўскага, але і адзін з найбольш цікавых твораў беларускай драматургіі за апошнія гады» [5]. Звярталася ўвага на асаблівую лірычнасць аўтарскага пісьма, на тое, што нават у абмалёўцы бандытаў В. Сташэўскі пазбягае знарокліва рэзкіх фарбаў. Праз пэўны час этая самая «лірычнасць» ставілася ў віну драматургу і галоўным пралікам

прызнавалася недастатковае выяўленне як у драме, так і ў пастаноўцы класавых канфліктаў на вёсцы [6].

За спрабу самастойна вызначаць рэпертуар пастаноўшчык спектакля мусіў адказваць. М. Кавязін быў адвінавачаны ў сувязях з «ворагамі народа» і вызвалены ад пасады мастацкага кіраўніка трупы. Летам 1937 года распачалася карэнная перабудова тэатра – у дзейнасці Тэатра юнага гледача Беларусі пачынаўся новы этап.

**Заключэнне.** В. Сташэўскага можна лічыць зачынальнякам сацыяльна-бытавой тэмы ў беларускай дзіцячай драматургіі. Сюжэты яго п'ес максімальна набліжаны да жыццёвых рэалій. Юныя героі вельмі пазнавальныя па сваіх паводзінах, па харкторы ўзаемадносін, што надае дзеянню дадатковы эмацыйнальна-псіхалагічны эффект, прынцыпова важны для дзіцячага ўспрымання. Паслядоўнікай аказалася няшмат. П'есы з надзённым, актуальным зместам, якія калі-нікапі з'яўляюцца, хутчай за ўсё канстатуюць жыццёвую рэалію, схематычна абазначаюць канфлікт. Этыка-мастацкая традыцыя гэтага накірунку не склалася. Увогуле, з канца 1980-х гадоў сучасная тэма фактычна знікла з рэпертуару Беларускага тэатра юнага гледача.

Творчае супрацоўніцтва В. Сташэўскага і Тэатра юнага гледача Беларусі абарвалася, ледзь пачаўшыся. Рашаючым фактам была не мастацкая вартасць п'есы «Мікола Гоман» і яе сцэнічнай версіі, а палітычна мэтазгоднасць. Каб ёй дагадзіць, перакрэслівалася творчасць бліскучага прадстаўніка беларускага прыгожага пісьменства. Яшчэ і сёння літаратурная спадчына В. Сташэўскага, першнаперш драматургія, даследавана фрагментарна, у агульным плане. Яго ж уклад у нацыянальнае сцэнічнае мастацтва не раскрыты зусім.

Сілавыя метады абмяжоўвалі рэальнае фарміраванне адзінага ў рэспубліцы тэатра для дзяцей. Яно не набыло тыповых адзнак мастацкага будаўніцтва. У гісторыі ТЮГа звярот да беларускіх твораў пазначаны ўсяго некалькімі яркімі эпізодамі. У 1939 годзе, пасля таго, як кіруючыя органы адміністратараю ж забарону на казку, у рэпертуары з'явіўся спектакль «Цудоўная дудка» В. Вольскага (рэж. Е. Міровіч), які адразу атрымаў усесаюзнае прызнанне. Значны след пакінулі пастаноўкі паводле твораў маладых беларускіх драматургаў, што ажыццяўляла Л. Мазалеўская ў другой палавіне 1950-х гадоў. Адраджэнскі ўздым назіраўся на пачатку 1990-х гадоў. Сезон 1993/1994 года, вызначаны як сезон беларускай п'есы, прыцягнуў выключочную на тую пару ўвагу грамадскасці да тэатра. Усе гэтыя знамянальныя эпізоды не ўласабляюць, аднак, агульны рэпертуарны палітыкі – палітыкі, здольнай стварыць адмысловое мастацтва аблічча Беларускага тэатра юнага гледача.

## ЛІТАРАТУРА

1. **Вольскі, В.** Драматычныя тэатры Беларусі / В. Вольскі, Е. Рамановіч, А. Сегедзі // Полымя рэвалюцыі. – 1940. – № 5. – С. 84.
2. **365 кроکаў** // Савецкая Беларусь. – 1932. – 23 крас.
3. **Сташэўскі, В.** Тры п'ескі / В. Сташэўскі. – Мінск, 1930. – С. 69–70.
4. **Сташэўскі, В.** Музыка Цывілеўскі / В. Сташэўскі. – Мінск, 1928. – С. 39.
5. **Юдэлевіч, М.** «Мікола Гоман» / М. Юдэлевіч // ЛіМ. – 1936. – 17 жн.
6. **Пятровіч, С.А.** Дзіцячы тэатр БССР (1931–1941 гг.) / С.А. Пятровіч. – Мінск: Навука і тэхніка, 1983. – С. 40–41.

## S U M M A R Y

*In this document is studied the repertoire specific to the Belorussian Young Spectators Theater in the second half of the 1930-ies. V. Stachevsky's dramaturgy is the topic of this research. The author asserts that a national repertoire determines the very artistic essence of a national theater.*

Поступила в редакцию 17.02.2010